

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 38 (6315) | 16 лютага 1939 г., чацвер | ЦАНА 10 КАП.

УЗМАЦНІЦЬ ПАДРЫХТОЎКУ ДА УСЕСАЮЗНАЙ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ ВЫСТАУКІ

Па ўсёй нашай вялікай радзіме з кожным днём пярэцца сацыялістычнае спаборніцтва імені XVIII з'езда ВКП(б). Набліжэнне дня адкрыцця З'езда ішчэ больш узнімае палітычную і вытворчую актыўнасць мас. Як і рабочы клас, інтэлігенцыя, — калгаснае сялянства горда сазнаннем гістарычных перамогаў сацыялізму ў нашай краіне, у тым ліку — бліскучых перамогаў калгаснага ладу. «Рашана труднейшая задача сацыялістычнай рэвалюцыі: завершана калектывізацыя сельскай гаспадаркі, калгасны лад канчаткова ўмацаваўся. (З тэзісаў даклада таварыша В. Молатава на XVIII з'ездзе ВКП(б)).

Гігантыя перамогі самай буйнай і перадавой у свеце сацыялістычнай сельскай гаспадаркі праз пільнае і палітычнае месца будучы дэмакратычнай у чырвонай сталіцы нашай вясёльнай радзімы — у Маскве — на Усесаюзнай сельскагаспадарчай выставі. У гэты свет яшчэ і яшчэ раз убацьчы магутнасць нашай радзімы, невычарпальныя сілы пераможанага сацыялізму, росквіт творчых сіл сацыялістычнага савецкага народа пад мудрым кіраўніцтвам вялікага Сталіна. Выстаўка пакажа работу лепшых майстроў высокай уральскай і ўдольскай. Яна пакажа якіх выдатных людзей вырастаў калгасны лад; яна пакажа які радасна, зможна і культурна жыве калгаснае сялянства.

Савецкаму сялянству ёсць што паказаць на выставі. І недарма сярэд калгаснікаў і калгасніц, рабочых МТС і саўгасаў, сярэд сацыялістычнай сельскай гаспадаркі шырыцца імкненне ва што-б та і стала заваяваць патэснае права паехаць у Маскву на выставі.

Гэта, аднак, яшчэ зусім не значыць, што ва ўсёй рэспубліцы добра рыхтуюцца да выставі. Апошні пленум ЦК КП(б)Б зусім правільна ў сваім рашэнні адначыў, што падрыхтоўка да выставі па многіх раёнах рэспублікі праходзіць яўна недавальна. Факты паказваюць, што ясельныя органы, партыйныя і сацыялістычныя арганізацыі некаторых раёнаў і абласцей рэспублікі па гэты час мала ўдзяляюць увагі практычным пытанням падрыхтоўкі да выставі, слаба разлічваючы яе палітычнае значэнне сярэд шырокіх мас вёскі.

Уявіць, напрыклад, такое важнейшае пытанне, як падбор кандыдатаў на выставі. Там, дзе партыйныя і сацыялістычныя арганізацыі разгарнулі палітычную работу вакол падрыхтоўкі да выставі і забяспечылі аператывную работу выставачных камітэтаў, — у наўняшні масавы прыток заяў ад калгасаў, брыгад, звенняў, ад асобных стыханаўцаў сацыялістычных пад'ём і жываблагоддзі ад жадаюць быць залічанымі кандыдатамі на выставі. Такія заяў па Дрыноўскаму раёну Віцебскай вобласці паступіла 42, па Талачынскаму — 84, па Аршанскаму — 36, па Віцебскаму — 38. Але, побач з гэтым, у той жа Віцебскай вобласці ёсць такія раёны, як Лівенскі, Дубровенскі, Рапсольскі, Полацкі і Умяцкі, у якіх зусім не паступаюць заявы.

У Магілёўскай вобласці паступіла 271 заява ад жадаючых прымаць удзел у выставі. Гэта яўна недастаткова. Справа ў тым, што побач з такім раёнам, як Шклоў, адкуль паступіла ўжо 75 заяў, — ад калгасаў і МТС Дрыноўскага, Клічаўскага, Касцюковіцкага і Мясніслаўскага раёнаў зусім не паступае заяў ад жадаючых быць залічанымі кандыдатамі на выставі.

Такое-ж становішча і па Менскай вобласці. У Старобінскім, Халопеніцкім, Чэрвеньскім і Чырвонаслабодскім раёнах абсалютна не паступаюць заявы. Малы прыток заяў у многіх раёнах ёсць у выніку адсутнасці калгасаў і стыханаўцаў з высокімі паказальнікамі ў рабоце. Справа ў тым, што, а прычыны слабага правядзення масавай работы, гэтыя кандыдаты не выяўляюць, за што партыйныя і сацыялістычныя арганізацыі, ясельныя органы нясуць прамую адказнасць.

Барышба за ўзорную падрыхтоўку да Усесаюзнай сельскагаспадарчай выставі павінна быць цесна ўзнятая з узорнай падрыхтоўкай да вясёльнай с'ябры. Справа ў тым, што поспехі, якія атрымаліся па ўраджайнасці ў мінулым годзе ў перадавых калгасах, павінны

быць замацаваны і памножаны ў 1939 годзе ва ўсіх калгасах і раёнах рэспублікі. У нас ёсць усе магчымасці арабіць у 1939 годзе новы крок уперад у барацьбе за высокі сталінскі ўраджай. Гэта залежыць у першую чаргу ад большэвіцкай падрыхтоўкі да вясёльнай с'ябры.

Прыходзіцца, аднак, прымяняць, што дазваляе на падрыхтоўку да с'ябры ўсё яшчэ не ліквідавана. План рэмонту трактараў па МТС рэспублікі выканан толькі на 77,9 проц. па калітальнаму і на 59,1 проц. па бягуцкаму раёну. Рад МТС, як 2-я Ветрыноўская, Бельская, Хоцімска, Прыямінская, Путчынская, Красінская і некаторыя іншыя, ганебна зрываюць рамонт трактараў.

Упералдзе яшчэ вельмі многа работы па падрыхтоўцы высокакачэснага насяннага матэрыялу. У большасці раёнаў зусім недавальна разгорнута работа па вызначэнні мінеральных і мясцовых угнаенняў. Прадстаўніц вялікая работа па падрыхтоўцы да вясёльнай калгаснай кваліфікацыі. У гэтым годзе чакаецца ранняя вясна. Такім чынам, да пачатку палавых работ аталася так мала часу, што малейшае прамаруджанне з падрыхтоўкай да вясні прывядзе да расцяжкі тэрмінаў с'ябры, да паніжэння якасці палавых работ, на чым краіна можа страціць вельмі многа.

Вою чаму ясельныя органы, партыйныя і сацыялістычныя арганізацыі рэспублікі павінны скарэктаваць падрыхтоўку да Усесаюзнай сельскагаспадарчай выставі для мабілізацыі ўсіх тыхаўцаў сацыялістычнай вёскі на ўзорную сустрэчу, другой вясня троніі сталінскай пільгодзі.

Неабходна разгарнуць вялікую работу па далатковаму выяўленню калгасаў, МТС, саўгасаў, брыгад, звенняў, форм і асобных стыханаўцаў, якія па сваім досведным заслугам павінны быць залічанымі ў Усесаюзнай сельскагаспадарчай выставі. Праба дапамагчы пералавікам сельскай гаспадаркі аформіць заявы і ўсе дакументы на права ўдзелу ў выставі. Гэта работа павінна быць скончана да 1 сакавіка.

Трэба шырока разлічваць калгаснікам і калгасніцам, што перацарганне права наведання сельскагаспадарчай выставі будзе прадстаўлена лепшымі стыханаўцамі і ўдзельнікам, кіраўнікам калгасаў, МТС, саўгасаў і спецыялістам сельскай гаспадаркі, якія пакажуць узоры большэвіцкай барацьбы ў падрыхтоўцы і правядзенні вясёльнай с'ябры, у барацьбе за высокі сталінскі ўраджай.

Залік пералавікоў сельскай гаспадаркі рэспублікі аб арганізацыі сацыялістычнага спаборніцтва за высокі ўраджай, за ўзорную падрыхтоўку да выставі знаходзіць самае энэргійнае падтрыманне ў масах. Разгортаецца сацыялістычнае спаборніцтва паміж пералавікам ільняводства Жытомірскай вобласці (УССР) і Менскай вобласці.

Партыйныя арганізацыі вясельных ўзвачаліц сацыялістычнае спаборніцтва мас. Калгаснікі бярэць канкрэтыя абавязальствы ў барацьбе за ўраджай і азнаменаванне XVIII з'езда ВКП(б). Трэба дапамагчы калгаснікам ажыццявіць узятыя абавязальствы. Гатоваць кожнай партыйнай арганізацыі, кіраўнікам кожнага раёна, МТС, калгаса выкапаць прынятыя абавязальствы правараўцы перш за ўсё становішчам падрыхтоўкі да с'ябры. Абавязальствы павінны быць палітычна абавязанымі справамі. Толькі тады яны будуць дзейныя і мабілізуюць масы на барацьбу за высокі ўраджай.

Да адкрыцця Усесаюзнай сельскагаспадарчай выставі аталася нямнога часу. Памылкі, якія допущаны ва многіх месцах, павінны быць выяўлены рашуча і да канца. Трэба вяртацца ўлучанае.

Не траціць часу, разгорнем вялікую палітычна-масавую работу сярэд калгаснікаў, рабочых МТС і саўгасаў; мабілізуем усіх тыхаўцаў сацыялістычнай вёскі на большэвіцкую сустрэчу Усесаюзнай сельскагаспадарчай выставі — гэтага выдатнага агітля сіл новай квітнеючай сацыялістычнай вёскі.

СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЕ СПАБОРНІЦТВА ІМЕНИ XVIII З'ЕЗДА ВКП(б) ПОСПЕХІ КІРАЎЦАЎ

Нешта незвычайнае адчуваецца ў перадз'ездзкія дні ў цехах, брыгадах менскага станкабудавнічага заводу імені Кірава. Усё рабочы калектыву ахоплены адным гарачым імкненнем — як мага лепш сустрэць дзень адкрыцця XVIII з'езда любімай партыі большэвікоў.

К гэтаму дню токарны, фрэзеруючы, кавальскі, ліцейны, слесарна-аборачныя брыгады рыхтуюць свае вытворчыя падарункі. У велізарным корпусе буйнейшага на заводзе новамеханічнага цеха непрывычны спакой. Не відаць ранейшай непатрабнай бегатні і мітусні. За кожным зборачным сталом, каля такарных станкоў ідзе пладатворная творчая работа. З якой любоўю апрацоўваюцца тут кожная дэталі, кожны маленкі вцілік! Людзі ўкладваюць у работу ўсё сваё ўмяненне, уяўсць і стыханаўцкі вопыт. У гэтым працэсе іх велізарная адданасць да сваёй ролі сацыялістычнай вытворчасці, да сваёй мадэры-радзімы.

Энергічна працуюць стыханаўцы такарнага аддзялення. Лепшыя з іх — токар т. Пугач, стругальшчыкі тт. Ахромовіч, Шульман, фрэзеруючы тт. Ліпніцкі, слесар т. Курасёў — быстра асвоілі новыя нормы. За першую дэкаду лютага кожны з іх у сярэднім

выканаў сваё вытворчае заданне на 180 — 240 процантаў. Цяляны змены, брыгады значна перавыконваюць свае планы. Так, напрыклад, 8 лютага змена майстра тав. Гіноўскага дала 154 процанты плана, змена майстра тав. Нарэйка (група фрэзеруючыкаў) — 162 процанты, змена майстра тав. Крайдзеля — 146 процантаў.

Пачотная і адказная работа слесарна-зборшчыкаў. На доўгіх аборачных сталках шматлікія дэталі ператвараюцца ў дзейнічаючыя аграгаты і станкі. Суцэльна стыханаўскай брыгада майстра тав. Гобельмана абавязалася ў падарунак з'езду сабраць звыш плана тры круглія станкі, брыгада тав. Сачука — 3 цэнтравальныя станкі. Брыгада тав. Нісцова абавязалася асвоіць і выпусціць к 10 сакавіка новы 20-тонны працяжны гіравальны станок.

Кіраўнік амагонша па ператварэнне свайго заводу ў неспрыстуную крапіцу абароны. У розных гуртках асабліва доважылі ваеннай справы дзесяткі рабочых і работніц. Рыхтуюцца кулямётчыкі, снайперы, матаніккісты. Да дня з'езда будзе выпушчана 300 значкаў ШПХА, 30 варыянтных стралкоў, 20 кулямётчыкаў і 12 матачыкаў.

МАШЫНІСТ Т. НОСАРАЎ ВЫКОНВАЕ СВАЕ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВА

Разам з іншымі крываносцамі паравозага ладу Віцебск уключыўся ў перадз'ездзкія спаборніцтва малады машыніст Іван Сямёнавіч Носараў. Ён абавязваўся правесці 10 цяжкаважкіх паездаў, эканоміць не менш 20 тон вугалю, утрымаць свой паравоз у чыстым і культурным выглядзе.

Тав. Носараў вельмі сур'ёзна аднёсся да ўзятых абавязальстваў. Ён не раз правяраў паравоз, якасць вугалю. Ён дапамог Івану Сямёнавічу разам са сваім памочнікам т. Антоханам, качагравым т. Малахавым і галоўным кандуктарам тав. Мервешкам даставіць у Оршу паравоз і паражнякі раней тэрміну, на 17 мінут.

Упаўняўшыся ў поўнай справінасці паравоза, тав. Носараў на апаратным шляху ўзяў два саставы: адзін наліўны, а другі з вугалем, Дзякаважкі

поезд вагоў ў 3400 тон ён даставіў у Віцебск раней тэрміну на 33 мінуты, пераважыўшы тэхнічную скорасць на 8 кілометраў. За гэты рэйс брыгада эканоміла 1,730 кілограмаў вугалю.

З горадзю тав. Носараў расказавае аб сваіх паездках. Ён упэўнен у тым, што ўзятыя абавязальствы да XVIII партызанскага з'езда выканае з часцю. Зараз тав. Носараў рыхтуецца да таго, каб правесці адзін састав у працяглых. Брыгада прыступіла ўжо да трэніроўкі. У студзені Носараў арабіў 1309 рублёў, а за адну паездку 5 лютага — 109 руб.

Іван Сямёнавіч — актыўны грамадскі работнік. Ён добра выконвае партыйныя даражэнні, з'яўляецца агітатарам, працуе над павышэннем сваіх палітычных ведаў.

Ольга МІЛАЕВА.

ЖАНОЧЫЯ СТАХАНАЎСКІЯ БРЫГАДЫ НА ЛЕСАЗАГАТОВАХ

На Старадарожскім лесанічым арганізацыя дзве брыгады жанчын-лесарубоў, у якіх ўваходзілі калгасніцы сельскарабочы «Комуна» і імені Кірава, Пасенкага сельсавета. З першых-жа дзён сваёй работы ў лесе калгасніцы значна перавыконваюць свае заданні.

Брыгада калгасніцы Ганні Буй у складзе чатырох чалавек 6 лютага выканала норму на 186 процантаў, 8 лютага — на 306 процантаў. За гэты дзень кожны член брыгады арабіў па 35 рублёў.

Брыгада Ганны Буй абавязалася сустрэць XVIII з'езд ВКП(б) ішчэ лепшымі паказальнікамі ў рабоце.

А. ГЕЛЬФМАН.

НАСУСТРАЧ З'ЕЗДУ

Калектыву бабруйскай швейнай фабрыкі імені Дзержынскага актыўна рыхтуюцца да XVIII з'езда ВКП(б). У цехах і брыгадах разгарнулася сацыялістычнае спаборніцтва за выкананне ўзятых абавязальстваў. Да дня адкрыцця з'езда рабочыя і камандзіры вытворчасці абавязаліся выпусціць звыш плана на 100 тры рублёў прадукцыі.

Лепшыя паказальнікі ў рабоце дала брыгада Іштэ, з 34 рабочых і работніц гэтай ленты 31 — стыханаўца. Многія з іх, як тт. Лаўрыновіч, Стральцова і інш., сталі стыханаўцамі ў дні падрыхтоўкі да з'езда. За апошні час уся лентя выконвае свой план на 110—117 проц. За ўзорную стыханаўскую работу ёй прысвоена імя XVIII з'езда ВКП(б).

На фабрыцы шырока разгарнулася шэфства лепшых стыханаўцаў над малымі рабочымі. Стыханаўцы тт. Гофштэйн, Сулім, Вычкоўская і інш. дапамагаюць аслаблым і авалоданні ім працэсам работы.

ПАЛЁТ АЭРАСТАТА „СССР ВР-50“

15 лютага, у 18 гадзін 17 мінут, з плошчы асобнай паветрана-паляццельнай групы Грамадзянскага паветранага флота ў прыляццях трыворачны палёт на аэрастане «СССР ВР-50» адправіліся вядомыя аэранавы тт. Гольмэў, Невернаў і Казілін. У 19 гадзін 10 мінут з борта «СССР ВР-50» тав. Гольмэў пераляў па радыё, што аэрастат мінуў Палодск і прадаўжае палёт на поўдзень са скорасцю 60 кілометраў у гадзіну.

15 лютага вечарам у трыворачны палёт адправіліся ішчэ тры сферычныя аэрастаты. Паветраным шэраг «СССР ВР-55» аб'ёмам у 600 кубічных метраў камандую тав. Рощчын. На аэрастане «СССР ВР-49» аб'ёмам у 900 кубаметраў у паветра падняліся чатыры аэранавы на чале з тав. Беловым. На аэрастане «СССР ВР-56» вылетелі тт. Таланаў і Ліпкаў.

СЕННЯ У НУМАРЫ:

- АРТЫКУЛЫ:
- А. Эрлік — Бацькі і дзеці.
 - С. Лясноўскі, С. Назначэў — Патрулюць сабатажнікам дзяржаўных абавязальстваў.
 - І. Гарадзецкі — За якасць насяння.
 - П. Дзюндзінаў — Незаконныя ільготы.
 - М. Розенгаўз — Берачы кожную дзяржаўную капейку, выкапаць план будаўнічых работ.
 - Н. Ерман, В. Міхалю — Вечар народнай творчасці ў калгасе.
- ТЭАТР. П. Віхроў — «Блакнітае і ружовае».
- ЗА РУБЯЖОМ:
- Г. Бяляў — Унутранае становішча германскага аграрара.
 - Англа-французскі згавор супроць рэспубліканскай Іспаніі.
 - Падрабязнасці пасаджэння французскага ўрада Чатыры мільёны бяздомных у выніку арганізацыя ішчэ не наваляныя.
 - Патрабаванні прафганізаванай Францыі.
 - Новыя патрабаванні Берліна да Чэхаславакіі.



Н. С. Оксаміртсы — камсамольна-партыйны, узнатаваны за ўзорную работу грамады Віроўнага Савета БССР і імяным кваліфікацыяй. Фото Я. Салавейчыка.

НА РАЁННЫХ ПАРТЫЙНЫХ КАНФЕРЭНЦЫЯХ СТАЛІНСКІ РАЁН

Учора адкрылася канферэнцыя большэвіцкага Сталінскага раёна г. Менска. Сярод 247 дэлегатаў выбранных з рашчючым голасам — сакратар ЦК КП(б)Б тав. Панамарына, камандуючы войскамі Беларускай Асобай ваеннай арміі камандар 2 ранга тав. Кавалёў, студэнт ВКП(б) дэпутат Віроўнага Савета БССР — тав. Рудкоўскі, прэзідэнт Беларускай Акадэміі навук тав. Горыў, дырэктары заводу, професары і выкладчыкі навуковых устаноў, стыханаўцы і інжынеры заводу.

Канферэнцыя абмяркуе тэзісы даклада таварышаў Молатава і Жданова на XVIII з'ездзе ВКП(б), выбара дэлегатаў на Менскую абласную партыйную канферэнцыю і правядзе дэ-выбары райкома партыі.

КАГАНОВІЦКІ РАЁН

Учора адкрылася 4-я партыйная канферэнцыя Кагановіцкага раёна г. Менска. Пасля выбарна кіруючых органаў, пад гучныя апладыменты і крыкі «ура», канферэнцыя выбрала ў саставу пачотнага прэзідыя членаў Палітбюро ЦК ВКП(б) і таварышаў Берыя, Дзімітрава, Тэльмана і Хозе Дыяса.

З вядзім патхненнем і радасцю дэлегаты канферэнцыі прынялі пры-

ВАРАШЫЛАЎСКІ РАЁН

У святочна ўпрыгожаным клубе Дзяржінскага ўчора распачала сваю работу чарговая партыйная канферэнцыя Варашылаўскага раёна (г. Менск). Выбаршчы дэлегаты прэзідыя, канферэнцыя аднадушна, пад бурны апладыменты, выбрала пачотны прэзідыя ў саставе Палітбюро ЦК ВКП(б) і таварышаў Берыя, Дзімітрава, Тэльмана, Хозе Дыяса.

Пачотным старшынёй канферэнцыі пад бурны апладыменты выбрала прывалдыр нашай партыі і ўсяго савецкага народа наш родны і любімы таварыш Сталін.

Канферэнцыя паслала прывітальную тэлеграму вялікаму Сталіну, большэвіцкім Варашылаўскага раёна абіяноў таварышу Сталіну ішчэ лепш працаваць над умацаваннем абароназдоль-

МЕНСКІ СЕЛЬСКІ РАЁН

15 лютага ў памяшканні курсав праданістаў пры ЦК КП(б)Б адкрылася другая партыйная канферэнцыя Менскага сельскага раёна. На канферэнцыі прысутнічае 168 дэлегатаў з рашчючым голасам і 79 дарадчым. Сярод дэлегатаў 29 орданосцы — тт. Балтынаў і Фёдарыў.

Пад доўга неамаўжаючыя апладыменты ў саставу пачотнага прэзідыя выбарны члены Палітбюро ЦК ВКП(б) і таварышы Берыя, Дзімітраў, Тэльман, Хозе Дыяса, Даларэ Ібаруры. З вядзім ушчэ пад бурны апладыменты і воклічы «ура», пачотным старшынёй канферэнцыі выбран таварыш Сталін.

На вачернім пасаджэнні канферэнцыя счула да тэзісаў даклада таварыша

ДА ВЕДАМА ДЭЛЕГАТАЎ 2-й МЕНСКАЙ АБЛАСНАЙ ПАРТЫЙНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ

20 лютага, у 12 гадзін дня, у вялікай зале Дома партактыва (уваход з вуліцы Карла Маркса) адкрылася 2-я Менская абласная канферэнцыя КП(б)Б.

ПАРАДАК ДНЯ:

1. Абмеркаванне тэзісаў даклада таварыша Молатава на XVIII з'ездзе ВКП(б) — Троні пільгоддзю план развіцця народнай гаспадаркі СССР.
 2. Абмеркаванне тэзісаў даклада таварыша Жданова на XVIII з'ездзе ВКП(б) — Змяненні ў сталецкі ВКП(б).
 3. Выбары дэлегатаў на XVIII з'езд ВКП(б).
- Выдача дэлегатам часовых пасведчанняў правядзінца ў Доме партактыва (Малая зала, уваход з вуліцы Фігельска) з 18 лютага з 10 г. раніцы да 12 г. ночы, а 20 лютага — з 8 г. раніцы да 12 гадзін дня.

Сакратар Менскага абкома КП(б)Б МАТВЕЕЎ.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ

ПРАГРАМА БАРАЦЬБЫ ЗА ПЕРАМОГУ КОМУНІЗМА

БАРЫСАУ. (Нар. «Звязда»). У гісторыі горада было німаля палёў. Барысаў у 1812 годзе быў аруйнаван напалеонаўскімі войскамі, а потым, праз стагоддзе з лішнім, аруйнаван беластоцкімі акупантамі. Жабрацтва і галодныя акупацыяныя спадарожнікі працоўных. У горадзе існавала дробная саматужная прамысловасць.

І толькі Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя дала шчаслівае жыццё працоўным народам нашай краіны, адкрыла неабмежаваныя магчымасці для развіцця вытворчых сіл. За годзі соўшай улады Барысаў стаў адным з буйнейшых прамысловых раёнаў Беларусі. На яго тэрыторыі, асабліва за годзі сталінскага пяцігодка, вырастаюць фабрычныя і заводскія карпусы, пабудаваныя светлыя жыллыя дамы. Выраслі новыя галіны прамысловасці: гарбарная, каніённая, дрэвапрацоўчая, шклопрамысловасць і т. д. Выпуск валавой прадукцыі прамысловасці ў 1932 па 1938 год урос на 144 проц., узрасла зарплата рабочых.

Аб гэтым з горадасці і раласцю за сваю сацыялістычную раласцю, ад партыю Леніна—Сталіна, пад кіраўніцтвам якой асабавана грандыёзная перамога на ўсіх участках сацыялістычнага будаўніцтва, барысаўскія ў сваіх выступленнях дэлегацы гаральскай партыінай канферэнцыі, абмяркоўваючы тэзісы дакладу таварыша Молатава на XVIII з'ездзе ВКП(б).

За годзі сталінскага пяцігодка ў нашай краіне пабудавана сацыялістычная грамадства, — гаворыць у сваім выступленні тав. Вільнюс. — Вялікі наш перамога менавіта бачыцца ў кожным годзе, на кожным заводзе і фабрыцы, у калгасе і ўстаноў. Гэты перамога віды і на роце фабрыкі імяні Кірава. Прадукцыя на працягу года два п'яцігоддзі вырастае больш, чым у два палавіны разоа. Паялічылася зарплата рабочых, палепшыўся іх матэрыяльны і культурны дарабат.

Комуністы ўнеслі пралановы да тэзісаў дакладу таварыша Молатава.

ПАЧУЦЦІ ГОРДАСЦІ ЗА НАШУ СОЦЫЯЛІСЦЫЧНУЮ РАДЗІМУ

(Партыйная арганізацыя Управеўня Беларускай чыгуны)

ГОМЕЛЬ. (Нар. «Звязда»). Тры дні комуністы актыўна абмяркоўвалі партыйны сход тэзісы дакладу таварышаў Молатава і Жданова на XVIII з'ездзе ВКП(б). Партыйны сход выслачаў высокай актыўнасцю комуністаў і працоўнаў у выключна дэлавой абстаноўцы.

За годзі сталінскага пяцігодка, — гаворыць тав. Сагайдак, — чыгуначны транспарт аснасіўся перадавой тэхнікай. У сваёй рабоце двухмільённая армія чыгуначнікаў штодзінна адчувае нястомныя клопаты партыі, урада і асабіста таварыша Сталіна. У трэцяй сталінскай пяцігодцы па сталінскім раласцю пойдучы новыя магутныя лакаматывы, валякрузныя вагоны, новай тэхнікай папоўніцца транспарт.

Тав. Сагайдак унёс дадатак аб будове спецыялізаваных заводў сярэдняй магутнасці, які-б выраблялі неабходны запасы часткі для рухомага састава.

Трэцяя сталінская пяцігодка, — гаворыць тав. Бабініч, — гэта пяцігоддзе далейшага росту матэрыяльна-культурнага дарабату працоўных.

Член партыі тав. Чыгрыў у сваім выступленні паказаў, якія страты ясе чыгунка ад нерациональнага планавання грузавабарту і сутрачных перавозах. У метах забеспячэння рацыянальнага планавання тав. Чыгрыў уносіць дадатак аб тым, каб ахвантравалі планаванне ў адным якім-небудзь урадлым органе.

Гаворачы аб пастаўленай у трэцяй пяцігодцы гістарычнай запаче ўзроўня культуры — тэхнічнага ўзроўня рабочага класа СССР да ўзроўня інжынерна-тэхнічных работнікаў, комуністы тт. Кузняцоў, Палічкіна, Маршукі, Гаўрыленка ўказвалі на неабходнасць падрыхтоўкі тэхнічных кадраў.

ПАТУРАЮЦЬ САБАТАЖНІКАМ ДЗЯРЖАЎНЫХ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВАЎ

ДРЫБІН. (Спец. нар. «Звязда»). У раёне налічваецца больш тысячы аднаасобных гаспадарак. Тут аднаасобнікі фактычна пастаўлены ў прывілежаванае становішча перад калгасамі ў той час, калі калгасы і калгаснікі часна выконваюць свае абавязальствы перад дзяржавай, многія аднаасобнікі, карыстаючыся патураннем з боку раённых арганізацый, зносна сабатуць савецкім законам.

З годзі ў год за аднаасобнікамі не раласце нялічліва на грашовых пладзях і пастаўках сельгаспрадуктаў. За 1932 год аднаасобнікі выканалі налічаныя пладзяхы на сельгаснадатку толькі на 58,9 проц., па культзбору — на 49 проц. Раёныны фінансавы адзел (завалчы тав. Міхасюў) праўляе поўную бездальнасцю ў справе спажання з непалепшальскай запалачнасці па палатках. Даволі сказаць, што да гэтага часу 476 аднаасобных гаспадарак не праступілі яшчэ да выканання фінансавых абавязальстваў.

У раёне не выконваюць і закона, прынятага Другой Сесіяй Вярхоўнага Савета СССР, аб дзяржаўным палатку на кожнай аднаасобнай гаспадарцы. Тэрмін уплаты палатку даўно мінуў, аднак з налічаных 324.500 рублёў сплачана толькі 131.500 рублёў.

Не лепш і з выкананнем плана абавязковых дзяржаўных паставак. План хлебнаставак мінулага года аднаасобнікамі выканалі ўсго на 50,4 проц., будынаставак — на 47,2 проц., мясапаставак — на 65,5 проц. і малакопаставак — на 15,4 процанта.

У адпаленых сельсаветах раёна — Бганіўскім і Вельскім, дзе аднаасобнікі зьяўляюць яшчэ досыць вялікую ўдзельную вагу ў раённым плане дзяржаўных паставак, аўсім не правадзіцца палітычна-масавая работа і не вылічаюць барысбы за выкананне дзяржаўных абавязальстваў. У гэтых сельсаветах аднаасобнікі зносна сабатуць савецкім законам. Аднаасобнікі вёскі Даманы, Бганіўскага сельсавета, Ларыён Рагачоў увесь час ухільваюцца ад уплаты палаткаў. За ім лічаныя надоймакі 1.044 рублі.

Абаручаючы справы творацца і ў Кароўчынскім сельсавёце. Аднаасобнікі

вёскі Кароўчына Захар Букаяваў мае 2,48 гектара зямлі, калі. У мінулым годзе ён ад іношу зарабіў 3.600 рублёў, а з дзяржавай не ралічыўся і па сёння. Аднаасобнік Грыгорый Крутоў сістэматычна займаецца іавозам; ён мае тры гектары зямлі, каваз, карову, авечак. Разам з тым ён ухільваецца ад выканання дзяржаўных абавязальстваў. За Крутовым лічыцца надоймакі па палатку ў 1.000 рублёў.

Такія-ж факты маюць месца і ў Дрыбінскім сельсавёце, які знаходзіцца пад бокам у раённых арганізацый. Аднаасобнікі гэтых сельсавётаў Мітрафан Войтаў, Малах Дабравольскі, Ціхан Феласяў і многія іншыя, па дэлегацы іюных вестках, зарабілі ад іавозу кожны па паўтары-дзе тысячы рублёў. Аднаасобнік в. Дрыбін Ансіім Новакў меў даходу ад розных пабочных работ 3.200 рублёў. Між тым ніхто з гэтых аднаасобнікаў не ралічыўся з дзяржавай па фінансавых абавязальствах.

Характэрна, што раёныны гаспадарчы арганізацыі і ўстановы, замест таго, каб заключыць дагаворы на іавоз з калгасам, прадастаўляюць аднаасобнікам шырокія магчымасці для пабочных зарабаткаў. Дрыбінскі райсава, хлебнакарія, бальніца і інш., груба паршучаць дзяржаўныя раласці, выпалцілі аднаасобнікам ад іавозу толькі мінулы год за дастаўку тавараў і друа дэсяткі тысяч рублёў.

Раёныная пракуратура і судовыя органы вельмі нерадура выдучы барысбы з сабатажнікам. Раласца калі зносна непалепшальска прынятае іаца судовай алканасці. У самай пракуратуры саватаром прадуе сын аднаасобніка Іван Казлоў, бацька ягота сістэматычна не выконвае дзяржаўных абавязальстваў. Службовае становішча сына ў гэтым іму мюла дапамагае. Пра гэта велаюць у райкоме партыі, але дэлеці пустах размоў не палілі.

Уоб гэта свядчыць аб тым, што ў Дрыбінскім раёне патураюць сабатажнікам савецкім законам.

С. ЛЯСНЕУСІ,
С. КАЗНАЧЭУ.

РОСТ МАГУТНАСЦІ НАШАЙ КРАІНЫ

ПЛЕНЧАНЦЫ. 14 лютага. На працягу двух дзён — 13 і 14 лютага — раёныная партыйная канферэнцыя абмяркоўвала тэзісы дакладу таварышаў Молатава і Жданова на XVIII з'ездзе ВКП(б).

Па тэзісах дакладу тав. Молатава ў спрэчках выступіла 17 чалавек. Тав. Харлап (старшыня РКК) у сваім выступленні сказаў: «Не панашае нашай краіны. Як вырасіць нашы гаралды, калгасы Прадукцыя прамысловыя капаэрары і нашым раёне ўзрастае за 178 тысяч рублёў у 1932 годзе да 1.617 тыс. рублёў у 1938 годзе. Калектывізацыя сельскай гаспадаркі дасягнула 86 процантаў. У 1932 годзе ў раёне была толькі адна МТС. Цяпер ёсць тры машынатрактарныя станцыі, 108 трактараў, 6 камбайнаў.

Комуніст тав. Валахановіч у сваім выступленні спініўся на запачах павышэння ўраджайнасці і ўказаў, што ў раёне ёсць велізарныя плошчы цаліны, якая палвіна быць асвоена поўнасцю ў трэцяй пяцігодцы.

Многа ўвагі аддалі дэлегацы канферэнцыі пытанням развіцця мясцовай прамысловасці. Тав. Сазоніні лічыць неабходным пашырыць існуючы леснілыны завод, арганізаваць выпрацоўку моабі, арганізаваць рад новых палельна-чарачных заводў.

Актыўна праішо абмеркаванне тэзісаў дакладу таварыша Жданова. У

спрэчках выступіла 16 комуністаў. Тт. Якавічкі, Балваненка і іншыя адобрылі пункты тэзісаў аб алмене катэгорыі пры прыёме ў партыю.

Інструктар райкома партыі тав. Якаўлеў лічыць правільным стварэнне арганізацыйна-інструктарскіх аддзелаў у райкомах партыі, адзначыўшы, што зараз інструктары райкома не аймаюць належнага месца ў партыйным апарале.

У нашым раёне, — гаворыць комуніст тав. Грынь, — падбор і расстаноўка кадраў пастаўлена налічываюцца дрына. Старшыня калгасаў, загадчыка дамоў сацыялістычнай культуры і іншых работнікаў часта мяняюць, перакліваюць з алной работы на другую. Стварэнне алдзелаў кадраў пры райкомах язнана палепшыць справу падбору кадраў.

Партыйная канферэнцыя адвалдуна адобрыла тэзісы дакладу таварышаў Молатава і Жданова і прыняла рад канкрэтныя пралановы па палельна-чарачнай і партыйнай работы.

ВЫСОКАЯ АКЦЫЎНАСЦЬ

УЗДА. 14 лютага. Закончыўся сход раёнай партыйнай арганізацыі. На працягу двух дзён у вялікім палітычным уздымам комуністы пагранічнага раёна абмяркоўвалі тэзісы дакладу таварышаў Молатава і Жданова на XVIII з'ездзе ВКП(б).

Абмяркоўваючы тэзісы дакладу таварыша Молатава, комуністы адначалі велізарны перамога сацыялістычнага будаўніцтва, грандыёзныя запачы, пастаўленыя трэцяй сталінскай пяцігодкай. Комуністы адвалдуна адобрылі тэзісы, унеслі дадаткі і пралановы.

У сваім выступленні дырэктар пагранічнай МТС тав. Камароў, расказваючы аб запачах раёна ў сувязі з яго пагранічным становішчам, унёс пралановы забеспячыць у трэцяй пяцігодцы арганізацыю чапвертай МТС. Выходзячы з велізарнага росту аўтрактарнага парка і ўлічваючы вялікую патрэбу ў запасных частках,

тав. Камароў пралановаў арганізаваць выраб запасных частак для трактараў на машынабудаўнічых заводках нашай республікі.

Комуніст тав. Жалудзевіч унёс пралановы арганізаваць у раёне спецыялізаваныя матэрыялаў і гантарную вытворчасць на мясцовай сыравіне.

К тэзісам дакладу таварыша Молатава, дзе гаворыцца: «Транспецы ірыгавыя работы ў Паволжы і Сярэдняй Азіі тав. Сямёнаў уносіць дадатак: «і мятараюць ў СССР».

З вялікай актыўнасцю, дэлаватэсно абмеркавалі комуністы тэзісы дакладу таварыша Жданова.

У прынятай пастанове сход адвалдуна адобрыў тэзісы дакладу таварышаў Молатава і Жданова.

Тайным галасаваннем сход выбраў на менскую абласную партыянавыя туюх дэлегатаў з раласцім галасам і аднаго з даралчым.

Я. АНТОНАУ.

НЕ РЫХТУЮЦЬ КАДРЫ

ЧАПІНІКІ. (Спец. нар. «Звязда»). Аднак з важнейшых звыянняў барысбы па высокай ўраджай калгасных палёў зьяўляецца авалоданне аграгэнічнай Толькі людзі, авалодваюшы навейшай аграгэнічнай навукай, спалучаючы яе з практыкай, могуць і даб'юцца небылага высокай ураджай. Аднак, гэтага не разумеюць у Чапінскім раёне.

У 1933 годзе калгасы раёна атвалдувалі велізарны недавак у дорападрахтаваных калгасках. Аграгэнічная вучоба ў калгасках была правалена. Біраўні раёна не зьяўляў ўвагі на гэта.

Мінулагагоны справы паўтараюцца і сёння. Ні ў адным калгасе раёна яшчэ не створаны аграгэнічныя і ааагэнічныя гурткі. Выконваючы абавязкі старшаа агранома раёна тав. Веласуаў прызначаюць:

— Можна ў якім-небудзь калгасе гурткі і працоўны, але нам аб гэтым невалюма.

Як старшы аграном, так і старшы заатэхнік раёна тав. Зубоўскі, дырэктар МТС: Чапінскай—тав. Хрыпач, Пачаеўскай — тав. Базылеўскі, Вят-

някосяк — тав. Басачэнка нічога не зарабілі, каб арганізаваць вучобу ў калгасках, дапамагаць калгаснікам авалодць аграгэнічнай навукай.

Намечаныя ў студзені курсы загадчыкаў алуных пунктаў, кלאўшычкі і брыгадыраў па торфу праваліліся і курсы паліныны былі палачь работу курсы загадчыкаў пчаласных пасек, даярак і калгасных кавалёў. Аднак, да гэтага часу курсы не пачалі сваю работу.

На парыхтоўку калгасных кадраў асігнавана 20 тысяч рублёў, якія зусім не скарыстоўвалюна.

Парыхтоўка кадраў для калгасаў знаходзіцца пад пагрозай зрыну, але кіраўнікоў Чапінскага раёна гэта не трывожаць.

Г. СЯРГЕННА.

НА 52.718 ТЫСЯЧ РУБЛЁЎ ТАВАРАЎ

У гэтым годзе арцелі івалілаў сістэмы Белкааінсавета выпусціць на 52.718 тысяч рублёў розных тавараў — на 6.144 тысячы рублёў больш, чым у мінулым годзе. Республіка атрымае 30.000 штук нікеліраваных і жалезных ложкаў, 190 тысяч пар абутку, на 6.513 тысяч рублёў мёблі і т. д.

У раёнах республікі алдрываюцца 10 новых арцелю івалілаў.

БАЦЬКІ І ДЗЕЦІ

Гісторыя пераможнай грамадзянскай вайны асабавала нам мноства імён, авенных наветкі славай. Гэта былі мужныя, бестрашныя бацькі, герояіныя камалдыры-самародкі, сласары, народныя вастаўнікі, партыйныя работнікі, якія ўпершыню ўзідлі за зброю і ў беепараных баях навучыліся майстарству грамадскасанава ўзброенага і кіруемага вопытнымі генераламі працўніка.

Ніколі не патужкізюць у паміці народа вобразы Фрунзе, Катоўскага, Чапаева, Лазо, Шчорса, Пархоменка і многіх іншых пралетарскіх палкаводцаў, алдучых жыццё ў барысбы да савецкай, за комунізм, за новае, шчаслівае жыццё на зямлі.

Праішло многа год. Дзеці заінуўшых героаў палраслі і становіваю прадаўжальнікамі справы бацькоў сваіх. Малады людзі дастойна яасуць імёны легендарных пераможцаў інутрааной кантравольцы і шмалічкіх арміі інававаў.

Тацяна і Тімур Фрунзе былі зусім дрыбнотнікі, калі памёр Міхаіл Васіленчыч. Гэта не перапалкае ім глыбока алуваць вобраз бацькі, светлы вобраз большавіка.

З расказу прыячелаў, па шмалічкіх прамовах і артыкулах накойнага дзёні велаюць бацьку тааім, якім быў гэты слаўны камандар, чь ім з уладчанаю і лобуюю вымаўляюць мільёны працоўных.

Тацяна і Тімур стаяючы за ўсім быць падобнымі на М. В. Фрунзе: яны выхоўваюць у сабе тую-ж вялікую матавараннасць, тую-ж бальшэвіцкую прыпавасць, тую-ж лобую да працы, тую-ж нянавісць да ворагаў раласці.

«Абодва мы комеамольцы, — піша Тацяна Фрунзе, — Тімур вучыцца ў 9 класе спецыяльнай школы. Ён ра-

шчы быць, як бацька, авенным. Я студэнтка хімічнага факультэта МДУ. У выпадку небаюсе, і, выпадку вайны, я мюбада вольмам вістоўкі ўстаанам у рады баіцкоў Чырвонай Арміі.

Мы дастарамае быць дастойнымі нашых бацькаў.

Юны Грыша Катоўскі, выдатны, вучачь 9-га класа, вельмі прыяна пачаць Грыгорыя Іванавіча Катоўскага: хлопчыку не было і трох год, калі дзырвалыні забілі слаўнага камора.

Грыша многа чытае. Леў Толстой, Шэкспір, Горкі, Нікалай Остроўскі — яго лобымі аўтары. Але ўжо мюла-дзёна ў хлопчыку імкненне да гісторыі. «Гэта, па-мойму, самы прыяны прадмет. Хаду ў будучым быць гісторыкам».

Жыццё бацькі Грышы тааама належыць гісторыі. Гэта было выдатнае, нахцінае, смелае, поўнае барысбы жыццё. Грыша знаходзіць у многіх кнігах, у аповесцях і расказках, у палмах і песнях ім бацькі. З ахалленнем і горласцю ён давалдаюцца, як змагаўся бацька з царскімі каталі ў турмах і на катарзе, як нялятаў ён навалічца на ненавісных памешчыкаў, дэсяткі разоў палалі ў царскія званіцы і стоўкі-ж разоў унікаў за-за врат. Магутны, дэракі, наўтомны, ён наваліў паніку на ворагаў рабочага класа; у годзі грамадзянскай вайны ён бурый наасіўся на чале чырвоных часцей па дарогах Украіны, гралчыя белагардзейнаў, інававаў, аэраўскія банды, махноўскі збор.

Сыну яго пянер 16 год. Грыша Катоўскі — член комеамольскага камітэта ў школе. К 21-й гадыне Чырвонай

Арміі ён здаў нормы на азнавоў ШІХА другой ступені, ён займаецца ў стралковым гуртку і надяўна пастуіць ў гурток кулямёбны. «Я хаду быць гатовым да абароны сваёй радзімы. Калі спатрэбіцца, я, па прыкладу майго бацькі, пайду ў бой і пастараюся, як ён, змагаюцца за радзіму, за комунізм», — піша юны Катоўскі.

Александр Чапаеў... Аркадзій Чапаеў... Два сыны вельмі добра памятаюць бацьку. Многа год праішло з таго часу, як заінуў Чапаеў ў валады брысар рай, сражоны кудымі ворага, але неваліўны вобраз яго. Свецілавоам моцны чалавек у крута заломленай паласе, імклівы і выселы, з заўбодзі смючыміся шэрымі вачыма — такім назаўбодзі запомніўся ён дэаітам сваім і яшчэ многім мільёнам другіх дзёнаў, для якіх алаўваў ён права на свабоднае, шчаслівае жыццё.

Ад бацькі да дзёнаў перадалася стрэсь да пастаяннага руху, да няўтомнай дэаівацы. Няма авенных паходаў, яшчэ спакойны несажыны прастворы радзімы, яшчэ не праўну чач вайны, а малады Чапаеў беепарашына вучацца авеннаму майстарству. Ні алнаго дна не трапіць іныя дара — два Чапаева, Александр і Аркадзій, артылерыет і лётчык, камандір батареі артылерыякага вучылішча і студэнт Ваенна-Паветранай акадэміі імені Жукоўскага.

«Я і мільёны парыхтоўкаў краіны сацыялізма, мы, сыны Чапаева, гатовы адлаць сваю кроў да алоннай кроплі за радзіму, за партыю, за Сталіна, за комунізм», — так піша старшы лейтэнант Аркадзій Чапаеў.

Вядомы кіраўнік даўкаўскадніх партызан, стоўкі разоў наваліўшыся па ніку ў радах японскіх захвалчыкаў, Сяргей Лазо быў спален авэралшымі самураямі ў паравознай топы. У алонныя мінуты свайго жыцця ён з невьчарпальнай отрасцю і верай гаварае. Вялікі народ канчаткова іюнашаў з савецкай зямлі ў годзі грамадзянскай вайны. Вялікі народ дастойна праваўчы зарывшыхся японцаў ў 1938 годзе, на вышынях лядоў вазера Хасан. Ада Лазо, дачка неваліўнага барысбы раласці, паступіла ў гэтым годзе на літаратурны факультэт Гісторыка-філасофа-літаратурнага інававаў.

«Я мару, — піша яна, — паахачь палася скалечэння інававаў на Далей Усход, каб прапалаў там, дзе змагаўся і заінуў мой бацька. Разам з усёй маладошю нашай краіны я гавару: «Справу бацькоў завершы!»

Законам горласць дзёнаў, якія носяць імён героаў. Натуральна прагнасць унаследваць і выхаваньні ў сабрысь і якасці вялікіх бацькоў. Валенціна Шчорса піша: «Я гаджуся сваім бацькам і працягваю перад яго мужнасцю, самадальнасцю, перад яго светлым разумам і стаўлюю большы відакчы воляй. Мю хацелася-б хоць

стрыншышоу сацыялістычную раласцію.

Так мацнае натуральнае пачуццё лобюі да радзімы, так узнікае гатоўнасць гераяіна абараніць перамогі, алчаваныя крывё бацькоў, так расіе герачая алдаснасць краіно, партыі, Сталіну, выраспіўшым мільёны надзёнаў будаўнікоў комуністычнага будучага. Наследнікі вялікіх бацькоў, наследнікі магутнага пакалення пераможцаў дастойна яасуць імён героаў і алдэоўчы завяршыць пачатуі ім вялікую справу.

Пархоменка, друг і спадвіжнік Клімента Ефрэмавіча Варашылава, грамадскі германскі дзёнаў на Украіне, прымаў увагу ў вядомым пахове «Варашылаўскай калоніі» праз Дон на Чарныны, на чале сваёй дзёнаў ён праўраў летам 1920 года польскі фронт, а авенно таго-ж года прымаў увагу ў раагрома Врангеля і ў аслабаленні Крыма.

Александр Якаўлевіч Пархоменка, луганскі сласар і талананты раласціюны палкавалец, часта ўпішаў жонку сваю такімі словамі: «Пакоячыся з ворагам, талды дзёці нашы будучы вучыцца. Ён маруў аб таржавае пралетарскай справы. Яму ўдалося убачыць разгром ворагаў, але не прышлося быць свядою расвіту сацыялістычнай радзімы. Ён жыццём сваім запаліў за ітааце новага пакалення. Мары яго амяшчыліся поўнасцю. Два сыны Пархоменка — Іва

і Еўгеній — авенныя лётчыкі. Стараваць рысы яго харажтару... Як і ўсе дзёнаўчы і юнакі нашай краіны, мы, дзёці героаў, заінуўшых у барысбы за сацыялізм, хочам быць дастойнымі сваёй сацыялістычнай радзімы, дастойнымі наследнікамі пакалення барысбытоў, зарывшых Вялікую Калінінскую раласцію.


Вось што пішуць майр І. Пархоменка і старшы лейтэнант Е. Пархоменка: «Цяпер мы, як і ўсе малады нашай краіны, атрымалі таае жыццё, тааую авесету, аб якой бацька мог толькі марыць.

З раласцю і горласцю ва ўрачысты дзёні 23 лютага 1939 года мы будзем прамыва авенную прысягу на вернасць вялікаму савецкаму народу, прысягу, якая гучыць грознай перадырагой усім ворагам сацыялізма. У часе гэтай прысягі перад нашымі вачыма будзе стаць вобраз бацькі і другіх барысбытоў, паўшых у баях за комунізм».

У М 2 журнале «Спутник агітатора» надрукаваны артыкулы і ўспаміны дзёнаў вялікіх бацькоў. Новае пакаленне абаронаў сацыялістычнай раласці да многіх унаследваных якасцяў далада стоўкі-ж дэбрабывічкія яны памножалі сілу сваю велама, навукай, авелай, якія ўабрыліся магучай тэхнікай дасканалых машын і прылад, якія навучыліся выдатна авалодць гэтай тэхнікай.

Вораг збаві сілы, ён не пакінуў сваіх замыслаў, ён пестіць мару абрушыцца на нас усёй сваёй магутнасцю. Яму не ўдалася асацінчыць нас зьянаючы. Пад мудрым валісласцю партыі і таварыша Сталіна ўвесь савецкі народ знаходзіцца ў пастаяннай абвалівацкай гатоўнасці. І калі вораг, не гледачы на атрыманні ўраку, усё-ж такі алдывіцца паршыць пакоя нашыя граніцы, яму прыячэна палазь раласці паміж «святкама» Хасана і «ягладма» будучых паражылаў і разгромаў.

А. ЗРЛІХ.



Вось дастойнымі сваіх бацькоў! На алдымку (аваа направа): М. В. Фрунзе і яго дачка Тацяна — студэнтка хімічнага факультэта МДУ; в. Чапаеў і яго сын Аркадзій, — старшы лейтэнант, студэнт Ваенна-Паветранай акадэміі імені Жукоўскага; Республікі І. Другілы.

ЗА ЯКАСЦЬ НАСЕННЯ

Па залужэннях агранома «Служба раённага землярэа аддзела тав. Кро- та ўсё 51 зернавы трымер, які ёсць у калгасах раёна, апраўны. Астаецца толькі 1х добра сарыстаць. Па пры- ліжных падліках, прадуцтва насення тры- меру такая, што за 25-30 сутак можна поўнашчо ачысціць увесь насенны ма- тэрыял. У раёне пачалі ачыстку яшчэ тры месяцы таму назад. І ўсё-ж, а за- сыханых 19.378 цэнтнераў насення ачы- стана толькі 13.167 цэнтнераў, або 67,8 процанта. Па асобных сельсаведах ачы- стана яшчэ менш. Так, напрыклад, у Окцябрскім сельсавеце план ачысткі выканан на 51 проц., у Промышлен- сельсавеце — на 53 проц., у Сярагоў- скім — на 43 проц. і т. д.

Разрыў паміж прадуцтвам ма- тэрыяла і фактычнай колькасцю ачы- станага насення тлумачыцца выключна неадвальным выкарыстаннем зернаачышчальных машын. На правіла, трымеры эксплуатауюцца на 5-6 гадаў у суткі. Увечары і пачу на іх не пра- цуюць ні ў адным калгасе. Не аргапа- вана свечасавая перапраца трымераў а аднаго калгаса ў другі. Раёны зем- льны аддзел падрыхтоўкай да ачысткі высокакачэснага насення канкрэтна не выдзірае, калі не лічыць шыпуляраў, якімі ён удзельна забяспечвае калгасы.

У некаторых калгасах ачыстка на- сення праводзіцца вельмі нізкаякаса, а прычыны чаго яно не дастае па- трэбнай канцыдацыі на чыстаце. Так, напрыклад, у правяральных насенна- кантрольнай лабораторыі 450 цэнтне- раў яравой пшаніцы — 189 цэнтнераў аказалася некавалітнымым на чыстаце. З правяральных 3.375 цэнтнераў ячме- ня 819 цэнтнераў аказалася некавалі- тымым на чыстаце. Прыкладна та- кое-ж становішча з аўсам. Увесь пра- дукцыя на аналіз лён аказваўся за- смецаным.

Такім чынам, прадстаць ачысціць насення больш, чым гэта значыцца на апраўнах райамадэляў. Прычым, па- кушто райамадэляў не можа даць разгорнуты аналіз якасці насеннага матэрыяла, таму што не заключае на- ват перша праверку ў насеннакан- трольнай лабораторыі. Больш таго, не- каторыя калгасы, як напрыклад, «Дру- гае пшанічнае», імя Кірава, Амвош- ка сельсавета, «Чырвоная Падзёра», Мясноўска сельсавета, нават не прадстаць насення для перша ана- лізу. Што датычыць пэўнай правер- кі насення, то пры прадстаўленні толькі асобных калгасам.

У гэтым годзе ўсё калгасы павінны ачысціць выключна сартыраваным насеннем. Трэба было правесці выліку работу на апраўнах сартыраванні як на дзяр- жаўных складах, так і паміж калгасамі. Аднак і ў гэтым пытанні існуе са- мэльб. Каля ячменю павінны абмяняць 33 калгасы з 16 калгасамі раёна.

Яшчэ больш неадвальнае стано- вішча з падрыхтоўкай насення буд- ды 41 калгас павінны абмяняць бу- бу на ракаўстойлівы сорт «Юбель». Правільны сартырабен толькі 10 калгасам. Астатнім калгасам прадстаць абмя- няць 5.400 цэнтнераў. Падлягаюча а- бмену ракаўстойліва будзе знаходзіць- ся ў 19 калгасам раёна. З прычыны таго, што сартырабен адкавацца на невялікім час, гэтыя калгасы фактыч- на пазбавлены магчымасці правесці кантэравае размеркаванне булбы на правяральных калгасініку. Відав, што гэта асабліва не турбуе загаліка раённага землярэа аддзела тав. Гаў- рыльчыка, бо райамадэляў свечасова не прымуць меры, каб арганізавалі сар- тэрабен булбы паміж калгасамі.

Па пытанню падрыхтоўкі высока- якаснага насеннага матэрыяла да ачы- сткі ў Службу прынята німаля прыго- жых рэзалюцый. У прыватнасці, на га- таму пытанню востра сказана ў ста- нове апошняга пленума райвыканкома ад 27 студзеня. Аднак, пакуль-што са- праўдзай барыбчы за свечасовае па- дрыхтоўку высокакачэснага насення райвыканком не арганізаваў.

І. ГАРАДЗЕЦКІ.

НОВАЯ КИНОУСТАНОЎКА

У БССР у гэтым годзе будуць влад- ны ў эксплуата- цыю 32 новыя гу- кавыя кіноўстаноў- кі. Апрача таго рэспубліка атры- мала 110 гукавых вузаклінальных кі- ноўстановак. Гэта новы від гукавых кіноапаратаў. Яны могуць быць лёгка прыстасаваны для работы ў любой аб- станоўцы.

У сярэдзіне сака- віка раёны атрым- лівалі 12 новых аўтакіноперасоў. У калгасе Мен- ской вобласці бу- дзе ўстаноўлена 6 вузаклінальных гу- кавых апаратаў.

На кінофікацыю рэспублікі ў 1939 годзе асвоілі на- вят 4 мільянаў рублёў.



Новыя дзень сацыялістычнай культуры ў вяткаўскім раёне. На влічыву: ападары выглад чароўніка Леама сацыялісты, Гомель- ская вобласць, будаўніцтва якова закончыла ў канцы мінулага года. Фото Шапкіна. (Фотарэпродукцыя ВЕЛТА).

НЕЗАКОННЫ ІЛЬГОТЫ

Палеская вобласць у асноўным ка- лодыфікавана. Але ёсць раёны, як Глускі, дзе налічваецца да 1.400 ад- наасобнікаў. У Макавіцкім, Хвастовіч- кім, Сіманавіцкім і Казловіцкім сель- саветах ёсць яшчэ ў кожным да 200 аднаасобнікаў. За 1938 год пры- рост калектывізацыі па раёну склаўся толькі 0,8 процанта.

Такі малы працент прыросту калек- тывізацыі тлумачыцца тым, што адна- асобныя гаспадары карыстаюцца радам незаконных ільгот і перавагамі перад калгаснікамі. Дадзім слова фактам.

Па Хвастовіцкаму, Дакольскаму і Казловіцкаму сельсаветах пільна са- агадваюць і лесавыя і аднаасобныя гаспадары да апошняга часу не былі даведзены. Зараз у гэтых аднаасобніч- кіх Казловіцкім і Старога Сяла прымава- ны да Пятровіцкага і Брожскага лес- аўчастак Бабруйскага раёна. Але і тут не абшліся без незаконных іль- гот аднаасобнікам. Іх прымавалі да лесавых частак, якія знаходзіліся на ад- лясці 2 — 3 кілометраў, а калгасы прымавалі да Зеленавіцкага лесавых частка Глускага раёна, які зна- ходзіцца на адлясці 25-30 кіломе- траў.

Аднаасобнікі паўсюмяна засяваюць так званыя «няўдобныя» землі леса- саву, лесамасаму, косяць сенажаці, а дзяржаўны абавязальнасць па па- датках і пастаўках не выконваюць. На- прыклад, у Макавіцкім сельсавеце ад- наасобнікі ў 1938 годзе засявалі 700 гектараў зямлі ў масіве лясоў месо- вага значэння, а пастаўкі і палаткі імя дзвалі толькі на 90 гектараў.

Па Казловіцкаму сельсавету піль- паставак зямлі аднаасобнікі выкары- стваюць на 19,5 процанта, па булбе — на 40,6 процанта, па мясу — на 61 процант, па дадках на коней — на 33,5 процанта, а тэхнічныя культуры ўсім не пачыналі здаваць. Такія аднаасоб- нікі, як Р. І. Тоўсцік, П. І. Крук, І. І. Лях, Ц. М. Алёха, зноса не вы- конваюць дзяржаўны абавязковыя пастаўкі і фінансавыя плацяжы, а ўпаўнаважаны Наркома тагаваго тав. Булаў чамусьці мірыцца з саба- тачнікамі.

Раёны камітэт партыі слаба дапа- магае калгасам і сельсавецкім гэр- тарыяльным партыям партарганіза- цыям наладжваць палітычна- мас- штавую работу сярод аднаасобнікаў.

П. ДЗЮНДЗІНАУ.

БЕРАГЧЫ КОЖНУЮ ДЗЯРЖАЎНУЮ КАПЕНКУ, ВЫКАНАЦЬ ПЛАН БУДАЎНІЧЫХ РАБОТ

З года ў год Белпромбудтрэст по- вышвае свой вытворчы план. Безга- падарачна, грубае парушэнне фінан- савай дысцыпліны, павышэнне сабе- кошту на шматлікіх будоўлях прывяло да вельмі значнага страт. За 1937 год страты па трыста складалі 6.136 тыс. рублёў. Значныя страты меў трэст і ў 1938 годзе. Толькі за 10 месяцаў яны дасягаюць 2.256 тыс. рублёў.

Ворагі народа, якія арудвалі ў гэ- таі арганізацыі, звалі выкананне будаўнічых праграм, па-шэдняку складалі праекты, раскрывалі сацыя- лістычнае стаўленне, падрываючы фінансавую стабільнасць трэста.

Шматлікія алувалася таксама і ў арганізацыйнай структуры трэста і яго падрыхтоўкаў. Да нядаўняга часу існавала як самастойная кантора Бел- промбуд Гэта арганізацыя закупаляла будаўнічыя матэрыялы, размяркоўвала іх па сваёму погляду. Гэта прывяло да вялікай перавыбіры, незаконнага ізычця аб'ёмных сродкаў ў паасоб- ных будоўлях. Сістэма ўзаемных разлі- каў паміж будоўлямі яшчэ больш заблытала фінансавыя становішча Бел- промбудтрэста.

Пастановай СНК БССР Белпромбуд трэста, яму павінны былі функцыі па размеркаванні фондаў, кантроль за іх разлікамі, а таксама аперыцы па самастойнай загатоўцы лесаматэрыялу.

Рэарганізацыя праведзена. Аднак у некаторых выпадках тут яшчэ паўта- раецца старая практыка.

Страты 1938 года тлумачыцца ўсім нонэрмальным разгорнутым работ, пераплатаў за матэрыялы супроць кантэравага кошту і інш.

На некаторых будоўлях значна пера- вышаны расцэнкі. Камітэты кам, на- прыклад, за выем аднаго кубаметра фундамента вылічалі 2 р. 64 кал. замест кантэравага расцэнкі 2 руб. 05 кал. Такія факты мелі месца на бу- даўніцтве Політэхнічнага інстытута і інш.

Нясвечасовае заключэнне падра- дных дагавораў, неупарадкаванасць праектна-каштарыянага гаспадары, не- дахават работнай сілы прывялі да таго, што будаўнічая праграма 1938 года выканана трэстам на 51,3 проц.

Усё гэта гаворыць аб тым, што кі- раўніц Промбудтрэста слаба лікві- дуе вынікі шкодніцтва.

Для палепшэння работы Белпромбуд- трэста і выканання праграмы 1939 года неабходна ўжо зараз правесці пера- размеркаванне аб'ёмных сродкаў ў адпаведнасці з планам. Патрэбен строгі кантроль за работай будоўляў. Ко- жны будаўнічы ўчастак павінен мець добракаса распарадкаваны фінанс. Трэба завесці на будоўлі неабходныя матэрыялы, падрыхтаваць і прывесці ў парадку ўсе механізмы.

Пастановай Соўнаркома СССР ад 29 лістапада 1938 года прапанавана ўсім будаўнічым арганізацыям заключыць заключэнне падрыхтоўкі дагавораў па праектнаму будаўніцтву да 1 лютага 1939 года, а па новабудоўлях да 1 са- кавіка. Дакладнае выкананне гэтай пастановы з'яўляецца адной з важней- шых умоў паспяховага ажыццяўлення будаўнічых праграм 1939 года. Між тым Белпромбудтрэст пры праграме работ на 1939 год у 30 мільянаў руб. за- ключыў дагаворы толькі на 15 мільянаў рублёў. Далейшая атрымка з за- ключэннем падрыхтоўкі дагавораў ўсім неадпавядае, тым больш, што яшчэ ў пачатку студзеня ўсе нарматыўныя зацвердзілі планы капітальных работ на 1939 год.

У мэтах далейшага зніжэння сабе- кошту будаўніцтва Белпромбудтрэст павінен пры прыёме праектна-каш- тарыяльных матэрыялаў абавязкова пра- вярць іх якасць. Для забяспечэння нармальнага ходу будаўнічых работ у 1939 годзе нарматыўны аб'ёмна неад- кладна закончыць складанне і зацвер- джанне праектаў і каштарысаў.

Апрача таго трэба ўзмацніць Бел- промбудтрэст высокакваліфікаваным спецыялістам, здольным забяспечыць поўнае выкананне плана будаўніцтва.

Партыя і ўрад усклалі на будаўніцкую ў трыні сталеўкай палігоды ад- казнейшыя і сур'ёзныя задачы. Спра- ва часі кожнага пачатліва ўчастка, дзесяткіка, інжынер, кожнага стаха- наўца-забеспечыць поўнае выкананне планаў будаўніцтва 1939 года.

М. РОЗЕНГАУС.

ПАДАРУНКІ МАЦЕРЫ-РАДЗІМЕ

ЛІВНА. Калгас- нікі раёна ў часці XXI гадавіны РСЧА і Ваенна-Марскога Флота рытуальна абавязаны пада- рункі мацеры-ра- дзіме.

Значна ўзмацні- лася абавязаная ра- бота ў калгасе «Авангард». Ама- лажны дзень кал- гаснікі трыбуно- ца на страліве ў- ласным пры. За- ляткі на стралі- вай справе пра- водзіць малодшы лей- тэнант запаса тав. Бошараў Г. Ён падрыхтаваў май- стрыю мэтага аг- ню. Калгаснік тав. Капыроў выдзірае 27 ачкоў з 30 магчы- мых, калгаснікі тт. Кавалюў і Бошараў — па 18 з 20 маг- чымых. 12 калгас- нікаў адлілі нормы на значок вараши- даўскага стралка.

ВЕЧАР НАРОДНАЙ ТВОРЧАСЦІ ў КАЛГАСЕ

Дыхары калгаса «Чырвоны бое» (Рэ- тыцкі раён) ужо ведалі аб прыезде фальклорнай экспедыцыі і яе мэтах. Многія з іх пра гэта чыталі ў раённай газеце, а многія нават асабіста паслелі пагутарыць з удзельнікамі экспедыцыі. Як толькі па вёску спусціўся вяроч, загарэлася яркая лямпа на ўтульным пакоі калгаснага ленкула, ён хутка стаў наладзіцца вясёлым, жыццера- дасным калгаснікам. Туды ішлі як старыя, такія мужчыны, жанчыны, так і малалія — хлопцы і дзяўчаты. Яны сабраліся раскажаць сваю любі- мую казку, спець лірычную песню, падмаваць жыўцу гутарку мудрай прыказкай, успомніць былыя мінулыя гістарычныя падзеі ў сваім асабі- стым жыцці — часі прыгоду, часі вайны і рэвалюцыі. Некаторыя нават з'явіліся са сваімі гармонікамі, скрып- камі, гітарамі і балалайкамі. У чысціні прытчы руках забрагагаў бубон...

Перад тым, як прыступіць да непа- ордэнага запісу вусных твораў, была праведзена невялікая гутарка аб тым, што такое фальклор, якую ролю ў жыцці людзей адгрывалі і адгры- ваюць казкі, прыказкі, песні, частушкі і чаму так піваніца гэтым наша гра- маловаць. Калгаснікі выслухоўвалі гэта з асабліва ўвагаю.

Пасля гутаркі пачаўся запіс фаль- клору. Цяжка нават былі і прадбачыць ападары, што ўсё прыме такі странны і дзіўны характар. Атрымаўся са- праўдны вечар народнай творчасці. Пад вясёлу музыку выходзілі на сц- рэжыну залы таленавітыя таленты, спявачкі. Яны проста віртуозна сплалі чалі таныя са спевамі.

Усё 54-гадовае калгаснік-кавалі Ан- тон Бузоў заўраў на скрыпцы балод- ру «Ліўнічку». На сярэдзіну круга вышлі чатыры калгаснікі. Танец а- прымеўся ў іх атрымаўся надзвычай- ны.

А вое калгасніца Ніна Пых выдзі- ралася ў цэнтры круга і заспявала над скрыпку частушкі:

Вы ўзвешыце, галубочкі, Сікарыйкі стаюць, Перадзіце мой прывет Дарагому Сталіну.

Гэтыя словы поўны шчырай любові і ўзнатнасці да таго, хто ствараў сё- нешняе шчаслівае жыццё савецкага народа.

І яшчэ многа, многа спявалі і танца- валі. Нават вельмі было справіцца за- павяць усе, што спявалі, прыказвалі.

Вечар закончыўся народнымі казкамі, аказамі таленавітых раскажычак: Бу- зова А., Карчова Д., Каржэўскага і інш. Усе раскажаны творы выказа- лася сваёй вільчай ідэйнай вартасцю і высокай мастацкасцю.

У калгасе «Чырвоны бое» ёсць усе магчымыя арганізацыі добрых гутоў мастацкай самадзейнасці, свой уласны ансамбль. Шкада, што камсамольныя арганізацыі, інтэлігенцыя сельсавета не цікавіцца падобнай справай, не заўва- жаюць, якія зольнасці маюць калгас- нікі. Неабходна звярнуць асабістую ўвагу на гэта вялікі ўчастак куль- турсавай работы.

Н. ЕРМАН, В. МІХАЛІНА.

Удзельнікі фальклорнай экспедыцыі.

ЧЫТКІ МАСТАЦКАЙ ЛІТАРАТУРЫ

У парадку падрыхтоўкі да XXI гада- віны Чырвонай Арміі і Ваенна-Мар- скога Флота работнікі бібліятэкі імя Леніна правялі на прапрыемствах Менска калекцыйны чыткі мастацкіх твораў адлюстроўваючых гераічныя пільны РСЧА, — «Хлеб» А. Талстога, «Кабур» Певенцава і інш.

Такія чыткі праведзены ўжо для ра- бочых монскага хлебазавода, фабрыкі імя І. Саквакі і іншых прадпрыем- стваў горада.

Пётр ФАМЕНКА.

УНУТРАНАЕ СТАНОВІШЧА ГЕРМАНСКАГА АГРЭСАРА

Г. БАЯРАЎ

30 студзеня гэтага года на пася- джэнні фашыскага рэйхстага Гітлер, гаворачы аб унутраным становішчы Германіі, вымушан быў заявіць, што «Германія знаходзіцца зараз у надалей- шай пэўнай эканамічнай становішчы. Германскі народ знаходзіцца ў вы- класна нізкіх эканамічных умовах». Само сабой вяртаецца, фашыскае «фюр- ер» не стараўся кантэраваць гэты агучаны вывад. Але і ў такой агучанай форме заява Гітлера сведчыць аб нарастанні ў краіне сур'ёзных гаспа- дарчых і палітычных труднасцей, па- тэраваўчых іхніці булбач «Трэці ім- перы».

Эканамічныя захваты (Аўстрыя і Суданка вобласць Чэха-Славакіі) ні- колькі не аслабілі ўнутраныя супярэ- чнасці, перажываемыя германскім фашызмам, а, наадварот, узмацнілі іх.

«Фюрер» германскага фашызма пра- буюе вытлумачыць гэтыя труднасці ад- сутнасцю ў Германіі калоніі. Няма падтрымкі разабраць гэта старое збітае «абгрунтаванне». Ясна для ўсіх, што германскі фашызм прадуцьвае спекуля- раваць на пільным становішчы герман- скага народа, якоў з'явілася результа- там пільных шадных узбраенняў і ўсемернага развіцця другой імпе- рыялістычнай вайны.

Эканамічная труднасць Германіі, як і лостры, адбываюцца ў катастрафіч- ным становішчы яе фінансаў.

На дачынаў англійскіх журналістаў «Эканаміст» і «Бэнкер», якія ніяк не зма- галі запларыць у пераўвядзеннях, гер- манскі фашызм за перыяд з 1933-34 года па 1937-38 год зрабавалі 47,1 мільярд марак на ўзбраенні, што скла- дае 69 процантаў да агучаных расхо- даў Германіі.

«Трэці імперыя», якія выразіліся ў адным толькі 1937-38 годзе звыш чым у 23 мільярд марак, натуральна, не ма- глі пакрывацца толькі падатковымі і таможаўнымі паступленнямі. Гэтыя кры- ніцы пакрываюць не больш 60 процан- таў расходнай часткі фашыскага бю- джэта, які, дарэчы сказаць, старанна скарываецца ад сусветнай грамадскай думкі і працоўных мас Германіі. Калі мець на ўвазе, што за год фашыска- кага рэжыма Германія не атрымлівала знешніх пазык, то аказваецца, што аста- юцца расходная частка бюджэта магла зварывацца толькі за кошт пра- мернага павышэння ўнутранай запя- чычасці. Відав, што напярэдадні пра- ходу Гітлера да ўданы ўнутранай запячычасці Германіі вылічалася ў 12,3 мільярд марак. За час-жа пра- баваная фашыстаў па ўладзе, па ску- пых прываніях фашыскай крыніцы, яна павялічалася. Фактычна-ж дзвер унутраная запячычасць вылічаецца лічбай ў 45 мільярд марак, бо да афіцыйнай запячычасці трэба да- даць дзяржаўныя векселі на суму ў 13 мільярд марак і іншыя неафі- цыйныя даўгі.

У 1935 годзе дзвер развіцця Гіт- лерам доктар Шахт заявіў, што палі- цыя майор германскай запячычасці і- ён лічыць 50 мільярд марак. Са сказаным відав, што германскі фаш-ызм вельмі быстра набліжаецца да гэтай надалейчай небяспечнай граніцы.

Агучыная колькасць палітрых гро- шай у краіне за час фашыскага рэ- жыма больш чым падвоілася. К канцу

1938 года сума палітрых грошай да- сягнула каласальнай лічбы ў 8605 мільянаў марак. Гэта азначае, што гер- манскі фашызм пёра стаў на шлях інфляцыі. Прычым тэмпы інфляцыйна- га курсу за апошні год рэзка ўзмацні- ліся. Так, калі ў 1937 годзе ў абарот было выпушчана палітрых грошай на суму ў адзін мільярд марак, то ў 1938 годзе — амаль на два мільярды.

Ва ўмовах набліжачага фінансав- ага катастрофы, германскі фашызм пры той пільнасці ваяванні народнай гаспадары, якую ён праводзіць, пазбавіў усёй магчымасці манеў- рыраваць. Вядома-ж, што адным з самых уязвільных месц Германіі з'яў- ляецца адсутнасць у яе валютных за- пасоў і знешняга крэдыта. А між тым пільная падрыхтоўка да вайны па- трабуе бесперапыннага ўвозу з-за гра- ніцы ваенна-стратэгічнай сыравіны і прадуктаў харчавання. Адзінай крыні- цы фінансавання імпарта Германіі з'яўляецца вырочка за вывезеную пр- дукцыю. Але і гэта магчымасць ва ўмовах разгортавання сусветнага крызіса вольна абмежавана. Алука- ласць малых краін сваёсабістым пры- мяненнем сістэмы клірынга (безнаў- ных разлікаў) гэтаксама пераключыла расшырэнню знешніх гандльвых сувяз- яў Германіі. Пачав з гэтым адмоўна скарывацца на знешнім гандлі Германіі і байкот у тавараў за граніцай, які з'яўляецца адказам на варварскую ўнутраную пільнасць германскага фашызма і яго падрыхтоўку да вайны за граніцай.

Газета «Нацыяналь Цейтунг» 5 сту- дзеня а гораху паведамыла аб тым, што Германія ў 1938 годзе вышла з вялікім пасіўным салда. У 1937 годзе

Германія мела актыўнае салдо ў 448 мільянаў марак, а ў 1938 годзе — па- сіўнае ў 453 мільянаў марак. Гэтыя да- нныя гавораць сабе за сябе.

Германская прамысловасць праду- жае перажываць сур'ёзны смярвіны год. Дэфіцытны сыравіну пакрывае ваенная прамысловасць, а падпрыем- ствы, не звыяваны непасрэдна з пад- рыхтоўкай да вайны, вымушаны за- дэвалюцца адлідамі і дорагакашты- вымі і нізкакачымі заменацямі (рэта- цы).

Германскаму транспарту ўжо зара- не халае 4000 паравозаў і 80.000 ваго- наў. Пачав з умацніўшася экспла- ацыйнага транспарта для будаўніцтва ваенна-падарычных умацаванняў, тут скарываецца нізкая якасць рухомата састава германскіх чыгуначы, згату- лена часткова з заміншэў.

Генеральны дырэктар Нораберскага гаралоднай дарогі заявіў нядаўна, што з 5.500 выпрабаваных аміноўцаў 48 процантаў аказалася далёка не беда- бяспечнымі для карыстання. Прычым — рэзультат умовазнага прымя- нення пры згатуўленні іх заміншэў.

Асабліва востра адчуваецца сыраві- ны годад у лёгкай прамысловасці, вы- рабляючай прадметы шырокага спажы- ва. Промтавары ў Германіі ўжо даўно не вырабляюцца з чыстааортнай сыравіны. З-за недахавату сыравіны тэстывальная прамысловасць скарыва- ласць прадукцыі ў 1938 годзе на 14 процантаў у параўнанні з 1929 годам.

Харчовы крызіс у краіне прадуцьвае абвастрацца. Да старых прычын (ска- рачэнне ўвозу харчавання з-за гра- ніцы для пэўнае непастрэжнага спажы- ва і скарачэнне вытворчасці сель- гааспрадуктаў унутры краіны) прыба- вілася новая — рэзкае скарачэнне па- тэраў яжывялі ад эпізоды яшчур.

Фашыскага газета «Нацыяналь Цейтунг» у чумары ад 6 студзеня гэта- га года з вучоным выгладом дака- вала, што многія глыбока заблу- джана, калі скарываюць, што мяса

і тлусты суп умоваўваюць здароўе, на- вадарот яны пагаршаюць яго».

Фашыскага ўлады мабілізавалі ўвесь свой сучоны апарат, які старанна ра- камендуе булбу, рэгу і хлеб з вугле- камі, як лепшыя для адароўя прадук- ты.

Германскі статыстычны афіцёр «Дас статыстыше ярубх дес дейтэн рэйх» вымушан гаварыць аб узрос- шым спажыванні мяса сабак і коней для харчавання людзей.

Эксплаатацыя і збідненне герман- скага народа за час павяваўня фашы- зма дасягнулі набачаных размероў.

Работы дзень на фабрыках і заводах Германіі не нізэй дзесяці гадзін. На ваенных прадпрыемствах ён дасягае 14-16 гадзін. Пры зніжэнні ставак зарплат германскіх рабочых на 25-30 процантаў, цэны на прадметы пер- шай неабходнасці рэзка ўзраслі. Вылі- ці з зарплат рабочых дасягаю

ПАДРАБЯЗНАСЦІ ПАСЯДЖЭННЯ ФРАНЦУЗСКАГА УРАДА

ПАРЫЖ, 15 люта. (ТАСС). У паціянтных кругах Парыжа сывяржаюць, што ўчарашняе пасаджэнне французскага ўрада, на якім абмяркоўвалася пытанне аб адносінах з Бургосам, было выключна бурнае і даставіла кіраўніку французскай дыпламатыі Жоржу Бона нямаля горкіх мінут. Бона лічыў настолькі на неадкладнай прыняцці да-рэн таг званга «бургоскага ўрада» і выступіў у абарону свай прапановы з двухгадзінай прамовай. Міністра замежных спраў патрымалі міністрам да Монаі і Помара. Пазіцыя Бона сустракала рэзкі адпор з боку рэду іных міністраў на чале з Сера. Супроць прызначэння генерала Франко выступіў і праца Сара Мандэль, Жан Вей, Камініні і Рукар.

Сывяржаюць, што канчатковае рашэнне аб пасаджэнні Берара ў Бурго на гэты раз з афіцыйнай місіяй было прынята ўрадам толькі пасля рэзката выступлення Даладэ.

Блізкі да ўрада французскія газеты пішуць сёння, што пытанне аб прызначэнні генерала Франко ўрадам у прызначэнне станаўча. Аднак практычна гэтае прызначэнне будзе ажыццэўлена пазней.

АНГЛА-ФРАНЦУЗСКИ ЗГАВОР СУПРОЦЬ РЭСПУБЛІКАНСКАЙ ІСПАНІІ

ПАРЫЖ, 14 люта. (ТАСС). Тут сывяржаюць, што Берар едзе ў Бурго з мэтай усапраўднення дыпламатычных адносін паміж Парыжам і Бургосам. Хаця так званыя бургоскія «фуралішчы» не прызнаюць афіцыйна, тым не менш урад падтрымае крокі, азімаючыя прызначэнню Франко ўрадам у Парыжы настаяльа гавораць аб наліску, які робіць Парыж і Лондан на ўрад Негрына. Як паведамляюць, ад Негрына патрабуюць спынення «бургоскага супрацьўстаўлення» мясцінікам і здыць генерала Франко Мадрыда, Валенсі і ўсёй рэспубліканскай зоны. У сувязі з гэтымі чуткамі асабае значэнне набывае сённяшняе выступленне газеты «Се суар». Гэта газета піша:

«Мы не хочам гэтаму верыць! Цыркуляруюць чуткі (і адна высокая асаба нам паведавала, што гэтыя чуткі ўпаўне абгрунтаваны), згодна якіх французскія і англійскія ўрады накіравалі галоў рэспубліканскага ўрада Іспаніі Негрына фармальна ўзлытаваць. Ад Негрына патрабуюць капітуляцыі без усякіх умоў, ачыі Мадрыда і цэнтральнай зоны Іспаніі генерала Франко, патрабуюць, каб Негрын паклаўся на «выключнасьці» генерала Франко, у працягу выпадку яму пагражаюць тым, што англійскія і французскія флоты прадстануць перад Картахенай, каб паўтарыць у адносінах Іспаніі рэспубліку тую самую аперыю, якая была зроблена ў адносінах Мексікі».

4 МІЛЬЁНЫ БЯЗДОМНЫХ У РЕЗУЛЬТАЦЕ АРГАНІЗАВАНАГА АПАНОМІ АНАВЕННЯ

ЧУНЦЫН, 15 люта. (ТАСС). Камітэт Міжнароднага Чырвонага Крыжа паста некалькіх абследаванняў устанавіў, што ў выніку арганізаваанага японцамі наваднення ў даліне ракі Хуанхэ не менш 4 мільёнаў кітайцаў аказаліся бездомнымі. Пасля прадыманнага ўзрыву японскай артылерыі берагавыя паліны вада заліла вялікую тэрыторыю. Насельніцтва разбеглася ва ўсе бакі. Велізарнейшая тэрыторыя стала бясплоднай. Ад наваднення пацярпела 3500 вёсак. У паўночнай частцы правінцы Хонань вадой пакрыта амаль 200 квадратных міль. За лілій фронту ў тыму ў японцаў асталося каля аднаго мільёна бекжанцаў; астатнія 3 мільёны чалавек пайшлі разам з кітайскай арміяй.



У рэспубліканскай Іспаніі. На здымку: Хо-се Фалька — гераічны рэспубліканскі афіцёр. (Фотахроніка ТАСС).

ПАТРАБАВАННІ ПРОФАРГАНІЗАЦЫІ ФРАНЦЫІ

ПАРЫЖ, 15 люта. (ТАСС). Профсаюзная федэрацыя французскіх тэкстыльчыкаў аублікавала зварот, у якім падкрэслівана сацідарнасць тэкстыльчыкаў Францыі з рэспубліканскай Іспаніяй. Федэрацыя профсаюзаў дэмакратычнага адраўта Даладэ і Бона піша, у якім яна патрабуе прыняцці неадкладных мер для прадстаўлення магчымасці рэспубліканскай Іспаніі атрымаць харчаванне і ваенныя прыпасы. Федэрацыя прагэтуе супроць намераў французскага ўрада прызначыць «се суар» іспанскіх мясцінікам.

Профсаюз рабочых скураной прамысловасці Грэнобля (на поўдні Францыі) адраўтаў тэлеграму Амстэрдамскаму інтэрнацыяналу, патрабуючы неадкладна ажыццэўлення міжнароднага профсаюзнага адлітства ў барацьбе супроць ваіны і фашызма.

НОВЫЯ ПАТРАБАВАННІ БЕРЛІНА ДА ЧЭХАСЛАВАКІІ

ПРАГА, 14 люта. (ТАСС). Сёння рад чэха-славак гает перадруючы-вае аублікаваае ў англійскім друку паведамленне аб новых патрабаваннях, праўдзеным Германіяй Чэха-Славакіі ў якасці ўмоў гарантыі яе новых граніц.

Германія патрабуе поўнага падпарадкавання знешняй палітыкі Чэха-Славакіі германскаму плану, выхад Чэха-Славакіі з Лігі нацыя, фактычна ліквідацыі чэха-славацкай арміі, прадстаўлення Германіі часткі атрыманай Чэха-Славакіяй у Англіі пазыкі, адрыцця чэха-славацкага рынку для свабоднага экшарта тавараў з Германіі, неадкладнага прыняцця антывімпкага закона, часткі дэжарэарта ад непрыязна адносінаў да Германіі і элементаў і задоволення ўсёх патрабаванняў нямецкай фашыскай партыі ў Чэха-Славакіі.

ПАСЯДЖЭННЕ НАЦЫАНАЛЬНАГА СОВЕТА ПРАЦЫ У АНГЛІІ

ЛОНДАН, 15 люта. (ТАСС). Агенства Рэйтэр паведамляе, што нацыянальны совет працы (аб'яднаны совет трэйдзіёнаў, выканкома і парламенцкай фракцыі лейбарыскай партыі) заявіў рашучы пратэст супроць уярэкамга прызначэння англійскім урадам «сурада» генерала Франко.

Хроніка

14 люта г.г. у Каунасе падпісана гандлёвае пагадненне паміж Саюзам Совецкіх Сцыялістычных Рэспублік і Літвыскай рэспублікай на 1939 год.

ТЭАТР „БЛАКІТНАЕ І РУЖОВАЕ“

Дзяржаўны театр юнага глядача БССР ажыццэўіў пастаўку п'есы дзіцячага драматурга Аляксандра Бруштэйна «Блакiтнае і ружовае». П'еса мае рад станаўчых якасцей, з якіх асноўная—паказ староў школы з традыцыйнай муштры, сляпога падпарадкавання, апусацэння мыслі і забліцця ўсёго жывога, творчага ў вучняў.

Дзеянне пастаўкі дэвелпаюцца, што з сабе ўзўдла старая школа і адна з яе рознавіднасцей — жаночая гімназія. Аўтар узвў добры перыяд для паказу гэтай гімназіі. Перыяд рэвалюцыі 1905 года. Глеў народны супроць царызма і яго сапраўны састаньбы быў вялікі, што праікаў праз глухія сьпеы і зафарбаваныя вокны ў гімназію.

Цокат капітаў жандармскіх коней, сутыккі натоўпу рабочых з царскімі адраўнікамі па-рознаму сустракаюць выхаваніі гімназіі. Адны з іх гэты ўспрымаюць як забаву, другія ж — з раздум'ем, дзіцячэй насторожана. У гімназіі, дзе ўсё так аднастайна і паўра, дзе ніхто з вучаніў не аяваць з наваколным жыццём, дзе жорстка і выхавальнічы не разумеюць дзіцячэй, сьць парасткі новага. Многае разумее, напрыклад, Жыяна Шаўрава (арт. С. Гурвіч). Яна пералазва сярэдніх паслухмяных дзвўчат, яна могое расказавае аб сваім бацьку рабочым, аб яго думках-маргах аб лепшым. Сваімі меркаваннямі яна дзельніца з Блюмаў (арт. П. Васінецкіч) — свайі дружкаў, дачкой рамясніка Шапіра. І калі Блюму паказалі—пажніўт ў зале наазад, Жыяна гатова ёў усмерна дапамагчы. Яна ў дзень пахавання забітых рабочых ідзе на вуліцу. Арт. Гурвіч чула і неспарэдна іграе ролю Жыяна Шаўравай. Рэбаты цёпла сустракаюць яе на сцэне.

Добры вобраз безабороннай дзвўчкі Блюмы стварае П. Васінецкіч. У юных глядачоў—замішленне да Блюмы, яны гатова ёў дапамагчы, выраць з рук жорстыкі і агідныя выхавальнікі. Гэты вобраз мае выключную выхавальную сілу. Ён выклікае нана-вісьць у рэбат да старга.

Спектакль не пазаўдён і недахопаў. Ён крыху рэспіраў, асабліва ў першым акце. Неапрацаваны вобразы двух старышчаканіц. Залішне меладраматычны ў якасці вобразу Блюмы. Арт. І. Фрыдман, на нашу думку, не ўсёй правільна трактуе вобраз рамясніка, бацькі Блюмы Шапіра. У яго ігры адчувацца беднамажасць. Не халае веры ў сваё-ж сьпеы і словы. Ёсьць у спектаклі і рад іных дробных недахопаў, якія лёгка і хутка можна выправіць.

Увогуле ж рэбаты добра ўспрымаюць спектакль.

Творчы калектыў тэатра юнага глядача прыметна вырас і мае права патрабаваць да сабе яшчэ большай увагі і клопатаў.

П. ВІХРОУ.

КУЛЬТУРНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ СПЛАШЧЫКАЎ

У профсаюзных рабочых месцастаў пачалася падрыхтоўка да арганізацыі культурнага абслугоўвання сплашчыкаў БССР у навігачыю 1939 года. Намачацца сістэматычны высад брыгад артстаў неапаратна на сплашчыны ўчасткі, наладжыванне кіносеансаў, лекцыяў, гукараў і дакладу. Прыступлена да абсталявання плавучых клубуў, якія будуць курсіраваць па ўчастках Гомельскага і Мазырскага басейнаў. У клубы абсталяваўца радзёі-кіноўстаўкамі, глядзельнымі залы, чыталы і пакаі адпачынку. У Бабруйску абсталяваўца капер, на якім культурныя будучы выязджаць у глыбінны пункты, пастаўляюць туды газеты і внігі.

На культурнае абслугоўванне сплашчыкаў БССР у навігачыю бліжучага года профсаюзам асвоіцца 1.129 тысяч рублёў.

ПАМЯЦІ ГЕНІЯЛЬНАГА МАСТАКА МІКЕЛЬ АНДЖЭЛО

Саюз савецкіх мастакоў БССР рыхтуеца адзначыць 375-годдзе з дня смерці геніяльнага італьянскага скульптара, мастака, архітэктара і паэта Мікель Анджэла Бунараці.

18 люта ў дзень галавы адбудзецца ўрачыстае пасаджэнне мастакоў разам з архітэктарамі і работнікамі мастацтва сталіцы БССР. Для працягання даклада аб творчасці выдатнага мастака змрошан у Масквы крытык тав. Машкаўшэў.

Апрача таго будзе наладжан рад дакладаў аб творчасці Мікель Анджэла для італійскіх горада.

У Доме мастака арганізаваўца выстаўка рэпрадукцыяў творчасці Мікель Анджэла.

РОЗЫГРЫШ КУБКА БССР ПА ХАКЕЮ

Розыгрыш кубка БССР па хакею пачаўся ў каньку. Ужо адбыліся 12 матчаў. Асабліва цікава была апошняя сустрэчка паміж камандамі «Дынама» (Віцебск) і Інстытута фізкультуры (Менск). Пераможца ў гэтай сустрэцы — каманда інстытута — атрыла магчымасць выйсці ў фінал.

18 люта на менскім стадыёне «Дынама» імені Кірава адбудзецца матч каманд спартыўных таварыстваў «Спартак» і «Дынама» (Менск). Пераможца гэтай сустрэцы будзе іграць з камандай Інстытута фізкультуры ў фінале 21 люта.

Павышэнне кваліфікацыі маладых мастакоў

У Менску створаны курсы па павышэнню кваліфікацыі маладых мастакоў. Займаюцца 20 чалавек. Сярод іх талентавітыя маладыя мастакі і скульптары тт. Касмаўч, Забару, Жораў і іншыя. Пры курсах існуюць дзве майстарні: жывапісна і скульптурная. Кіраўніком жывапіснай майстарні запропан вядомы маскоўскі мастак Ф. А. Мадорав, асістэнтм заапержан талентавіты Касмаўч-мастак Е. А. Зянаў. Скульптурнай майстарняй кіруе заслужаны дзят мастацтва М. А. Керзіч.

Зацверджан навучальны план і праграма курсаў. Усе таварышы, якія займаюцца на курсах, удзельнічаюць у падрыхтоўцы выстаўкі: «Ленін і Сталін—арганізатары беларускай дзяржаўнасці».

ЛЕНІНСКАЯ ЛІТАРАТУРА У ДАПАМОГУ ВЫВУЧАЮЧЫМ ГІСТОРЫЮ ПАРТЫІ

Аддзел палітычнай літаратуры Дзяржаўнага выдавештва БССР вывучае на беларускую мову рад марксіска-ленініскай творчў і дапамогу вучуча-чым гісторыю ВКП(б). Сярод іх — твор Ф. Энгельса «Людзій Фейербаха», творы В. І. Леніна: «Дзяржаўна і рэвалюцыя», «Пісьмы аддзёку», «Вялікі даччына», «Аб задках пролетарыята ў да-най рэвалюцыі» (Красавіцкія тэзісы), а таксама работы Г. В. Плеханава: «Да пытання аб ролі асобы ў гісторыі», «Аб матэрыялістычным разуменні гісторыі і ў падрыхтоўцы выстаўкі: «Ленін і Сталін—арганізатары беларускай дзяржаўнасці».



На ўроку пісьма ў IV класе 33-а мескай школы. Япакі праводзіць настаўніца Е. В. Лузіцкая.

Фота Ва. Маршэўска. (Фотахроніка ВЕТА).

ПАМЯЦІ ГЕНІЯЛЬНАГА МАСТАКА МІКЕЛЬ АНДЖЭЛО

Саюз савецкіх мастакоў БССР рыхтуеца адзначыць 375-годдзе з дня смерці геніяльнага італьянскага скульптара, мастака, архітэктара і паэта Мікель Анджэла Бунараці.

18 люта ў дзень галавы адбудзецца ўрачыстае пасаджэнне мастакоў разам з архітэктарамі і работнікамі мастацтва сталіцы БССР. Для працягання даклада аб творчасці выдатнага мастака змрошан у Масквы крытык тав. Машкаўшэў.

Апрача таго будзе наладжан рад дакладаў аб творчасці Мікель Анджэла для італійскіх горада.

У Доме мастака арганізаваўца выстаўка рэпрадукцыяў творчасці Мікель Анджэла.

РОЗЫГРЫШ КУБКА БССР ПА ХАКЕЮ

Розыгрыш кубка БССР па хакею пачаўся ў каньку. Ужо адбыліся 12 матчаў. Асабліва цікава была апошняя сустрэчка паміж камандамі «Дынама» (Віцебск) і Інстытута фізкультуры (Менск). Пераможца ў гэтай сустрэцы — каманда інстытута — атрыла магчымасць выйсці ў фінал.

18 люта на менскім стадыёне «Дынама» імені Кірава адбудзецца матч каманд спартыўных таварыстваў «Спартак» і «Дынама» (Менск). Пераможца гэтай сустрэцы будзе іграць з камандай Інстытута фізкультуры ў фінале 21 люта.

СУД ПАКЛЭПНІК

Лінейны суд два дні разглядаў справу былога начальніка аддзела падрыхтоўкі кадрыў Упраўлення Беларускай чыгуны Г. С. Кобыка. Падсудны адмаўляў праўдзеныя яму абвінавачванні ў падлёце, у скарыстанні свайго службовага станаўшча для шалмавання чэных, няўдольных яму работнікаў. А калі пад пажарам неабержных доказаў ён і прызнаваў сваю віноўнасць, то зараэ-жа стараўся звайсці аб'ектыўную прычыну, каб амякчыць віну ці зусім пазбегнуць адказнасці.

Начальнік жлобінскай школы ФЭВ тав. Білінок падвагаўся сістэматычнай траўлі з боку Кобыка. На падставе састралых ім паклэпнічых матэрыялаў тав. Білінок быў анят з работ. Кобык пачаў патрабаваць неадкладнага выключэння тав. Білінока з партыі. Пярвічная партарганізацыя двойчы ставіла гэта пытанне, але не знаходзіла нічога кампраметуючага тав. Білінока. Талды кар'ерыст і паклэпнік Кобык едае ў палітдзедзе аддзялення і дабівацца выключэння тав. Білінока з партыі.

Таварыж расправу, зарыстаючы паклэпнічым матэрыялам, учыніў Кобык над работнікамі тт. Ефіменка, Ражок і многімі іншымі. У свай подлай правакацыянай дзейнасці паклэпнік Кобык дайшоў да таго, што састраліў два спіскі работнікаў, падлягаючых звальненню ў першую і другую чаргу. На гэтых работнікаў Кобыкам абраўца «выхрышчаны» матэрыялы, ім прыпісавалася сувязь з ворагамі народа, прыналежнасьць да чуждых элементу і т. д. У гэтых спіскі Кобыкам былі ўключаны многія навуачныя школы ФЭВ. Калі некаторыя работнікі аддзела адмаўляліся выконваць волю Кобыка, адмаўляліся дабівацца звальнення ні ў чым не віноўных работнікаў, Кобык сам выяжджаў на месца і ачышчыў іх асама подлогу справу, а людзі, якія асмелівацца не выконваць яго распараджэнняў, трапілі ў нямысць і трэтыраваліся.

Лінейны суд прыгаварыў Кобыка да пазбаўлення волі тэрмінам на два годы.

НАДВОР'Е ПА БССР

Сёння на БССР чакаецца пацяпленне, дахольчае ў пачатку-заходніх раёнах рэспублікі да 3 градусаў цяпла. К каньку дня снег зменіцца дажджом.

У бліжэйшыя дні чакаецца яшчэ большае пацяпленне, дасягаючае 5 градусаў цяпла, якое, прыкладна, 21—23 лютага зменіцца пахаладаннем, дасягаючым 15 градусаў холаду.

КАЛЕНДАР

ЛЕКЦЫІ І КАНСУЛЬТАЦЫІ У ДАПАМОГУ ВЫВУЧАЮЧЫМ ГІСТОРЫЮ ВКП(б) 16 люта

У памяшканні клуба работнікаў асветы (Комуністычная, 19) у 7 гадзін вечара адбудзецца лекцыя на тэму «Старанне РСДРП і пачатне ўнутры партыі фракцыі большэвіку і меншэвіку».

Кансультацыя ў дапамогу вучуча-чым тэзіс даклада таварыша В. Малава на XVII з'ездзе ВКП(б) на тэму «План новага будаўніцтва і яго развіццё на трэцім пшчгодны» адбудзецца ў 7 гадзін вечара, у Доме партактыва Менгаркома КП(б) (пак. 18).

Вын. абавязкі адзнагена рэдактара Д. Т. ЛЕБЕДЗЕУ.

БЕЛАРУСКИ ДЗЯРЖАВНЫ ДРАМАТЫЧНЫ ТЭАТР. 16 люта. Аб'емнае № 87. САЛАВЕР. Пачатак у 7 г. 30 м. веч. Каса адкрыта ў 2 г. дна да 8 г. веч.

МАГІСТРАЛЬ ФАБРЫЦЫ ШУТ'НАГА ВАЛАННА ІВЕН КУВШЫНА (г. Мінск, БССР) патрабуюцца на спэцыяльную работу на торфазаводзе: ІНЖЫНЕРЫ-ТАРФЯНІКІ — 2 чал. ТЭХНІКІ-ЭЛЕКТРЫКІ — 4 чал. ТЭХНІКІ-МЕХАНІКІ — 2 чал.

УПРАВЛЕННЕ ЭЛЕКТРАСЦЕІ І ПАДСТАЦЫІ. ДАВОДЗІЦЬ ДА ВЕДАМА ІСХУ АБАНАМЕНТА? НЕВАДУЛЕНАГА СЕКТАРА (толькі квартагна харі сталіцы), што ПЕРАРЭГІСТРАЦЫЯ на 1939 г.

ДА ВЕДАМА ІСХУ АБАНАМЕНТА? НЕВАДУЛЕНАГА СЕКТАРА (толькі квартагна харі сталіцы), што ПЕРАРЭГІСТРАЦЫЯ на 1939 г.

МЕНСКИ ГАРАДСКИ ФІНАНСАВЫ АДДЗЕЛ ПРАПАНАУЕ: Усім гарабрам, працуючым на дагаварах на будаўніцтве, да 20 лютага 1939 года выбраць рэгістрацыйны пасведчаны (патэнт) на занятых гарабарамі прамыслам на 1939 г.

АБВЯЗКОВАЯ ПАСТАНОВА МЕНСКАГА ГАРАДСКОГА СОВЕТА ад 15 студзеня 1939 г. АБ ПАРАДКУ КАРЫСТАННЯ ТРАМВАЕМ у г. МЕНСКУ

ПРАВІЛЫ КАРЫСТАННЯ ТРАМВАЕМ у г. МЕНСКУ. 1. Уваход у вагон трамвая дзавалецца толькі праз адзіную плавую матарыю і прычэпны вагон.